



УДК 551.4(075.8)  
ББК 26.8я73  
3416

**Фізічная географія Рэспублікі Беларусь.** Регистрацыйны № ТД-П-180/чп. Складаўшынік М. У. Лыскавец, старшы Віктадык кафедры фізічнай географіі БДТУ; Да. А. Гаільскайлик, ісцістнага кафедры фізічнай географіі БДТУ «Рэзаканты» кафедра фізічнай географіі маіэрыкай і акіяну/ методык выкладання географіі БДУ; В. С. Аношка, доктар географічных науок, прафесар кафедры гібранднства і геалогіі БДУ.

**Общее землеведение.** Регистрационный № ТД-П-165/чп. Составители: О. Ю. Панасок, кандидат географических наук, доцент кафедры физической географии БГУ; Н. В. Вангер, доцент кафедры физической географии БГУ; Е. В. Егорченко, ставший преподавателем кафедры физической географии БГУ; Резюмеант: А. К. Карабанчук, кандидат географических наук, загадык лабаратории неагеохиміі ГНЧ НАН Беларусь.

**Методика фізічнага географічнага даследавання.** Регистрацыйны № ТД-П-167/чп. Складаўшынік Д. А. Гаільскайлик, асістэнт кафедры фізічнай географіі БДТУ. Рэзюмеант: кафедра фізічнай эколонії БДУ; А. К. Карабанчук, кандидат географічных науку, загадык лабаратории неагеохиміі ГНЧ НАН Беларусь.

**Петрэвія і метадалогія географічнай науки.** Регистрацыйны № ТД-П-169/чп. Складаўшынік К. К. Кудло, кандыдат біялагічных наукаў, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ. Рэзюмеант: кафедра фізічнай географіі маіэрыкай і акіяну/ методык выкладання географіі БДУ; А. М. Матузка, кандидат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі матэрыкай і акіяну/ методык выкладання географіі БДУ.

**Краязнаўства.** Регистрацыйны № ТД-П-163/чп. Складаўшынік: Н. К. Катовіч, кандыдат географічных науку, загадык аддзялення выхавальнай работы Нацыянальнага інстытуга адукацыі; К. К. Кудло, кандыдат біялагічных наукаў, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; П. А. Лисоўскі, кандыдат географічных науку, дацент кафедры экологіі і асноў мерыканскіх ведаў МДПІ імя Н. К. Крупскай; М. У. Лыскавец, старшы выкладык кафедры фізічнай географіі БДУ. Рэзюмеант: кафедра фізічнай географіі маіэрыкай і акіяну/ методык выкладання географіі БДУ; І. І. Бондарль, кандидат географічных науку, дацент кафедры географіі БДУ.

**Географія почв сосновамі почвоведення.** Регистрацыйны № ТД-П-166/чп. Составители: А. А. Лепешев, кандидат сельскагознайственных наук, доцент кафедры фізічнай географіі БГУ; К. К. Кудло, кандидат біотопіческіх наук, доцент кафедры фізічнай географіі БГУ; Р. Р. Рынак, кандыдат географічных наук, кафедра почвоведения і геологии БГУ; В. С. Аношка, доктор географіческих наук, профессор кафедры почвоведения и геологии БГУ; Н. И. Смейн, доктор географіческих наук, профессор кафедры почвоведения и геологии БГУ; А. Н. Вітченко, доктор географіческих наук, профессор кафедры почвоведения и геологии БГУ.

**Биогеографія.** Регистрацыйны № ТД-П-161/чп. Составитель О. Е. Араканчыч, доктор географіческих наук, профессор кафедры фізічнай географіі БГУ, акаадемік Петровскай академіі науک і іскусств. Кафедра фізічнай географіі БГУ; А. А. Чубанов, доктор біологіческіх наук, ведучы научнага спілкуння НАН Беларусь, член-кореспондент Петровской академіі наукаў і іскусстваў; А. Н. Вітченко, доктор географіческих наук, профессор.

**Фізічная географія маіэрыкую і акіяну.** Регистрацыйны № ТД-П-160/чп. Складаўшынік: А. М. Баско, кандыдат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; Да. Л. Іваноў, кандыдат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; І. І. Крэвель, кандыдат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; Н. У. Навуменка, кандыдат сельскагаспадарчых науку, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; Г. Я. Рыпок, кандыдат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі БДТУ; М. Н. Машэрэва; Г. Я. Рыпок, кандыдат географічных науку, дацент кафедры фізічнай географіі маіэрыкую і акіяну/ методык выкладання географіі БДУ.

**Основы біокліматологии.** Регистрацыйны № ТД-П-162/чп. Составитель О. Ю. Панасок, кандидат географіческих наук, доцент кафедры фізічнай географіі БГУ. Резюмеант: кафедра фізічнай географіі эколонії БГУ; П. А. Ковриго, кандидат географіческих наук, доцент кафедры общего землеведения БГУ.

**Основы геэкологіі і раціональнаго природапользования.** Регистрацыйны № ТД-П-168/чп. Составители: В. Н. Нестерук, старшы преподаватель кафедры фізіческой географіі БГУ; В. Л. Акчареева, асістэнт кафедры фізічнай географіі БГУ. Резюмеант: П. А. Ковриго, кандидат географіческих наук, доцент кафедры общего землеведения БГУ.

УДК 551.4(075.8)  
ББК 26.8я73

© Калектыв складальнікаў. 2003  
© ВВС БДТУ, 2003

Адказныя за рэдакцыю: Да. Л. Іваноў, І. І. Крэвель  
Адказны за выпуск Да. Л. Іваноў

# ФІЗЧНАЯ ГЕАГРАФІЯ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

## ПЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

Курс «Фізичная географія Рэспублікі Беларусь» з аўтарацца завяршальным курсам фізічнай географіі пры падрыхтоўцы настайнікаў географіі. Яго матэматычныя падрыхтоўкі ў студэнтаў начуцьё на нацыянальны тэрнінг, патрэбуючыя любові да прыроды і расусраў Бацкаўшчыны, беражковыя адносіны да яе, а таксама такія погляды, прынцыпы і нормы паводзін, якія адпавядайць агульначалавечым каштонасцям.

Ролі курса як вучэбнага предмета ў фарміраванні і развіцці асобы будучага настайніка вялікай. Атрыманыя веды па іншых дысцыплінах фізічнай географіі трэба пераасэнсаваць і накіраваць на вывучэнне географіі Радзімы.

Градмет закілкана паказаць месца і ролю Растваўлікі Беларусь у сусветніх супольніцтвах; дашь дэталёвыя веды аб геапагачнай будове, кар'ерных выкананіях, рэльефе, клімаце, підраграфіі, жывёльнім і раслінным светам; пазнаёміць структурой з гісторыкі фарміравання Тэрнінга Беларусі і вывучэння прыроды, асновамі тапанімікі расусраўкі, асаблівасцямі яе асобных тэрнінгаў і прыроды, якія неабходна атрымаць студэнтам на лекцыях, лабараторных і практичных занітках, у працае самастоіць.

Програма курса вызначае абём ведаў, якія неабходна атрымаць студэнтам на работах.

## ЗМЕСТ КУРСА

### Уводзіны

Рэспубліка Беларусь — усходнееврапейская дзяржава. Гісторыя гуруцьця тэрнінга, межы і іншымі краінамі, адміністрацыйны падзел, Сучаснае філака-, эканоміка- і палітыка-географічнае становішча.

### Асноўныя этапы вывучэння прыроды

Даследаванне прыроды і гаспадаркі да 1917 г. Праты Г. П. Гельмера, сана, І. Г. Жылінскага, Г. Б. Місуны, П. А. Туткоўскага. Экспедыція ў вывучэнні Палесся. Статыстычна-географічныя выданні па беларускіх губерніях.

М. Ф. Біліцуха, Г. Ф. Мірчынкі, А. Л. Смогіч. Праты польскіх вучоных па вывучэнні фізічнай географіі Захадній Беларусь (1921—1939 гг.).

Даследаванні ў пасляваенныя гады (1945 г.— цяперашні час). Праты М. М. Цяленкі, В. А. Дзяменецьера, В. П. Якушкі, А. Х. Шкляра, Г. І. Гарэцкага, І. С. Лупіковіча, А. Р. Мядзведзевіча, А. С. Махнача, Г. У. Багамолова, К. І. Лукапова, Р. Г. Гарэцкага, І. М. Вазнячука, Б. М. Гурскага і інш. Задачы па даследзім вывучэнні прыродна-тэртырыйных комплексаў Беларусі і арганізацыя рацыянальнага прырода-карэйстання.

### Тапаніміка Беларусі

Праты В. А. Жучкевіча. Паходжанне назывы «Беларусь», а таксама назаву́ рак, азёр, гарадоў, вescak і іншых географічных аб'ектаў. Групоўкі географічных назавуў па іх паходжанні і ўтварэнні.

### Геалагічная будова

Тэрнінг Беларусі — частка Усходне-Еўрапейской платформы. Замная кара, яе магутнасць і асаблівасці будовы.

Тектанічна будова. Структуры Усходне-Еўрапейской платформы: рэгіянальная плита, Украінскі плытг, Валынска-Азоўская плита. Крыптатычны падмурок і яго характарыстыка. Граніта-гнейсавая кулялы, лінейная складаватыя сістэмы. Сістэма сінклінорыяў і антыклинорыяў.

Структуры Рускай пліты. Беларуская і Варонежская антыклизы, Падляска-Віленская і Арлінская упадані, Валынскія сінклізы, Лагісцкая, Падескская, Врагінска-Лоеўская, Веліжская седавіны, Прыпяцкі і Днепроўска-Днепрскія пратыні. Украінскі шыт Валынска-Азоўская пліта. Тектанічныя структуры асадавага чахія. Разломы і их тыпы.

Асаблівасці неяктанічных і сучасных структур зямной кары. Стратаграфія. Асаблівасці стратаграфічнага расчленення трэтыторыі Беларусі. Кліматастратаграфічныя прынцыпіі расчленення разразу антрапагену. Архей — ніжні працягразій. Стратаграфічныя комплексы і інтрудукційны ўтварэнні. Асноўныя тыпы парод крышталічнага падмурка. Верхні працягразій. Рыфей і венд.

Палеазой і яго стратаграфічныя падраздзелені. Раслаўсцоджанне і асноўныя тыпы парод. Мезазойская група. Стратаграфічныя падраздзелені, тыпы фаций іх расчленення.

Кайназойская група. Стратаграфічныя падраздзелені, тыпы фаций і неаген. Умовы залягання парод іх раслаўсцоджанне. Чацвярцічная (агтрапагенавая) сістэма. Асаблівасці рельефу ложа антрапагену. Стратаграфічныя падраздзелені, апорныя разрезы, змяненне матутнасці і

склад чачвярцічных адкладаў. Галацэн. Сучасны адклады і ўзяянія з імі экалагічнага паусуджанне. Тэхнагенные адклады і зязаныя з імі экалагічнай проблемамі.

Гісторыя геалагічнага развіцця. Пачатковы (нуклеарны) этап фармавання зямной кары. Геасінкільальны этап. Асаблівасці развіцця тэраторый ў архей — рannім пратэрразоі. Плагіформенны этап. Палеагеаграфічны этап. Мезаіойскі этап. Асаблівасці развіцця юрскай і мелавой трансграсіі. Палеалічныя перыяды. Марскія ледавіковы час, эпохі зледзянення і міжледавіковая. Сучасныя тэктанічныя рухі зямной кары. Землетрасенны на тэрторыі Беларусі Антрапагенавы фактар і яго ўплыў на ўтварэнне землетрасення.

### Карысныя выкашы

Агульная харкторыстыка карысных выкашы. Тыпы і віды карысных выкашы. Сувязь радовішч карысных выкашы з утварэнням, утварэння і мачтымасць выкашы тання. Сувязь радовішч карысных выкашы з геалагічнай будовай.

Падліўныя карысныя выкашы. Нафта, спадарожныя нафтавыя газы, буры вугаль, гаручыя сланцы, торф. Размішчэнне асноўных радовішч запасы і перспектывы выкарыстання. Перспектывы плошчы на 18 пошукі. Экалагічныя праблемы здабычы паліўных карысных выкашы.

Горна-хімічная сырэвіна. Калійная і каменнай солі. Радовішчы, 18 расурсаў. Даламіты, вапнякі і краіда (для вапнавання кіслых глеб). Фасфарыты, віяніт, глауканіт, мергель, туф, балотныя жалезныя руды. Асноўныя радовішчы. Перспектывынасць тэрторыі распублікі на розныя віды горна-хімічнай сырэвіны. «Валкія руды». Прывілікага прыгніу іх будучыня.

Сапралелі. Радовішчы пад тарфянымі заляжкамі і ў азёрах. Гасцідарчае значэнне і выкарыстанне.

Будаўнічы матэрыялы. Цэментная і вапнавая сырэвіна (крайда, мргеле-крайдовая пароды, даламіты). Гліны (лёткаплаўкія, цяжкаплаўкія, вонгетрываўчыя, цагляна-чарапічныя, каалін). Пяскі (будучычныя, шкловавыя, фармавачныя) і пясчана-жвірова-галечныя магарыялы. Будаўнічы камень. Асноўныя радовішчы, перспектывы здабычы. Праблемы рэкультивациі кар'ераў і іх гаспадарчое выкарыстанне.

Рудныя карысныя выкашы. Жалезныя руды, каліровыя, рэдкія і расеянныя мінералы. Асноўныя радовішчы. Перспектывынасць, знойдзеныя ў Беларусі апошнія гады.

Падземныя волны. Асноўныя ваданосныя гарызонты. Гідрагеалагічнае раніраванне. Пресныя воды для піцца і гаспадарчага водазабеспячэння. Мінеральныя воды. Тыпы мінеральных вод, іх радовішчы. Перспектывы асвяення запасаў падземных вод. Ахова падземных вод. Іншыя карысныя выкашы. Прыродныя пітменты. Бурлітын, гіп, апока, сольвая сырэвіна (даўсант) і інші.

Агульная ацэнка перспектывынасці тэрторыі рэспублікі на розныя віды карысных выкашы.

### Рэльеф

Уплыў геалагічнай будовы і зледзянення на рэльеф. Сярэдняя і крайняя высоты. Характэрныя тыпы рэльефу: ледавіковы, вода-ледавіковы, аэрана-ледавіковы, віданегнетичны, золовы, эразійна-акумуляцыйны, філагенны, тахнагенны. Генетычныя і марфалагічныя класіфікацыі рэльефу распублікі. Асноўныя ўзвышшы, раўніны, нізіны. Глыбіня і гушчына расчленення рэльефу. Сувязь араграфіі з геалагічнай будовай і тектонікай.

Геамарфалагічнае раніраванне і яго прынцыпы. Геамарфалагічныя області: Беларуское Палаеर'е, Беларуская града і сумежныя раўніны, Церніцесце, Беларуское Палессе. Асаблівасці рэльефу абласцей.

Реамарфалагічныя вобласці Беларуское Палаеर'е і яе геамарфалагічныя раўніны:

- 1) Асвейская канілавая ледавіковая града з камамі;
- 2) Забородская вода-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі раўнінамі;
- 3) Гарадзіцкае канілавое ледавіковое ўзвышша;
- 4) Шумілінская міранная раўніна;
- 5) Браслаўскае канілавое ледавіковая азёрная нізіна;
- 6) Поладская ледавіковая азёрная нізіна;
- 7) Суражская ледавіковая азёрная раўніна;
- 8) Даліна Заходній Дзвіны;
- 9) Свірская канілавая ледавіковая града;
- 10) Нарацанская вода-ледавіковая раўніна з краявымі ледавіковымі ўзвышнямі;
- 11) Свянцянская канілавая ледавіковая грады;
- 12) Ушачская вода-ледавіковая нізіна;
- 13) Сененская марэнная раўніна з канілавымі ледавіковымі ўзвышнямі;
- 14) Лучоская ледавікова-азёрная раўніна;
- 15) Віцебская канілавое ледавіковое ўзвышша;
- 16) Аэрана вода-ледавіковая нізіна.

- Геамарфалагічна вобласць Беларуская града з сумежнымі раёнамі і яе геамарфалагічныя раёны:**
- 1) Гродзенская канцавое ледавіковая ўзвышша;
  - 2) Скідзельская ледавікова-азёрная нізіна;
  - 3) Любчанская водна-ледавіковая нізіна;
  - 4) Лідская марэнная раёніна;
  - 5) Даўна Нёмана;
  - 6) Воранаўская водна-ледавіковая раёніна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 7) Ашмянскія канцавыя ледавіковыя грады;
  - 8) Вілейская марэнна-водна-ледавіковая нізіна;
  - 9) Мінскае канцавое ледавіковое ўзвышша;
  - 10) Крэвіцкая марэнная раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 11) Ваўкаўская канцавое ледавіковое ўзвышша;
  - 12) Слонімскіе канцаве водна-ледавіковая нізіна;
  - 13) Навагрудская канцавое ледавіковое ўзвышша;
  - 14) Стайнбуская марэнная раўгіна;
  - 15) Катыльскія канцавыя ледавіковыя грады;
  - 16) Верхнебэрэзінская водна-ледавіковая раўгіна;
  - 17) Лужомскіе канцавое ледавіковое ўзвышша;
  - 18) Аршанская канцавое ледавіковое ўзвышша;
  - 19) Горадзкая марэнная раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі.
- Геамарфалагічна вобласць Пералессе і яе геамарфалагічныя раёны:**
- 1) Высокайская водна-ледавікова-марэнная раўгіна;
  - 2) Гружанская марэнна-водна-ледавіковая раўгіна;
  - 3) Босаўская водна-ледавіковая раўгіна;
  - 4) Баранавіцкая водна-ледавіковая раўгіна;
  - 5) Глухавіцкая водна-ледавіковая раўгіна;
  - 6) Цэнтральнабярэзінская водна-ледавіковая раўгіна;
  - 7) Магілёўская водна-ледавікова-марэнная раўгіна;
  - 8) Салігорская марэнна-водна-ледавіковая раўгіна з канавымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 9) Бабруйская водна-ледавіковая раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 10) Слаўгарадская водна-ледавікова-марэнная раўгіна з канавымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 11) Светлагорская марэнна-водна-ледавіковая раўгіна;
  - 12) Касцюковіцкая марэнна-водна-ледавіковая раўгіна з канавымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 13) Стрэшынскія водна-ледавіковая нізіна;

- 14) Чачэрская марэнна-водна-ледавіковая раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
- 15) Свяцлавіцкая водна-ледавіковая раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
- 16) Церахоўская водна-ледавіковая раўгіна;
- 17) Даўна Бярэзіны;
- 18) Даўна Дняпра;
- 19) Даўна Сожа.
- Геамарфалагічна вобласць Беларускае Палессе і яе раёны:**
- 1) Даўна Захоніяга Буга;
  - 2) Брэсцкая волна-ледавіковая нізіна;
  - 3) Нараўская-Ясьельдзінскія азёрна-ледавіковая раўгіна;
  - 4) Латышынскія водна-ледавіковая раўгіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 5) Люснаўская водна-ледавіковая раўгіна;
  - 6) Слуцка-Арская азёрна-алювіальная нізіна;
  - 7) Жыткавіцкая водна-ледавіковая нізіна з краявымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 8) Вечынскія аллювіальныя нізіны;
  - 9) Азарыцкая марэнна-водна-ледавіковая нізіна;
  - 10) Васлебенцкая водна-ледавіковая і азёрна-алювіальная нізіна;
  - 11) Рэчыцкая аллювіальная нізіна;
  - 12) Верхнепрыпяцкая азёрна-алювіальная нізіна;
  - 13) канавыя ледавіковыя ўзвышша з водна-ледавіковая раўгіна
- Загароддзе;**
- 14) Лунінецкая водна-ледавіковая раўгіна;
  - 15) Столінскія водна-ледавіковая раўгіна;
  - 16) Лельчицкая водна-ледавіковая раўгіна;
  - 17) Убарц-Славечанская азёрна-алювіальная нізіна;
  - 18) Мазырская канаво-ледавіковая ўзвышша з сумежнай водна-ледавіковай раўгінай;
  - 19) Хойніцкая водна-ледавіковая нізіна з канавымі ледавіковымі ўзварэннямі;
  - 20) Камарынскія аллювіальныя нізіны;
  - 21) Маларыцкая водна-ледавіковая раўгіна;
  - 22) Глушкавіцкі, Аляксандраўскі і Засінскі ўчасткі водна-ледавіковых раўгін Жытомірскага Палесся.

### Клімат

Агульная харкаторыстыка асноўных кліматагувардальных фактараў:  
сонечная радыёцы і тэмпературы рэжым паветра, іх змяненне ў залежнасці ад шыраты (поўнач — поўдзень) і прыгнажасці дня і ночы (у